

## Сала

### Алена Ціхановіч

Праапэравалі адну жанчыну. Сказаў ёй доктар *сала* ня есьці. А яна: „Нашто ж мне, доктар, тады жыць, каб скварачкі ня зъесьці?“

„Бяз бульбы і бяз *сала* куса няма яды для беларуса“, „Выпі чарку, зъеж скварку“ — у гэтым разуменінне здаровага падыходу да жыцьця.

*Сала* належыць рацыёну народу, які прывык цяжка і ўсмак працаўца. Сытна і ўсмак пад'есяці. І заўсёды мець запас, кубелец *сала*, нацёртага часнаком, перасыпанага кменам і сольлю.

*Сала* — універсальнае. На лусьце хлеба, на патэльні паміж яечнай, на ражончыку пры цяпельцы. *Сала* — гэта *сала*. Кавалак дому, узятага ў дарогу, сагрэе, накорміць, ня дасыць прапасці. Асабліва калі дарога зьнянацьку, не па сваёй волі, як высылка, этап, вайна ці турма.

Скурка ў *сале*, як прыпей у песьні — скурку смаляць, шкрабуць, чысьцяць да белага, так, каб можна было і бяззубаму дзеду ці дзіцяці дашь пасмактаць. Матулі сьведчаць, што многія зь беларускіх дзяцей у ліку першых фразаў гаварылі: „Дай *шала*“.

Пра беларускіх песьняроў ходзіць такі фальклёрны жарт, дасюль не друкарваны: „Якуб Колас крычаў уголос, каб Янка Купала дастаў кусок *сала*“.

„*Сала*“ зразумелае абсалютна ўсіх славянскіх мовах. Ягоны варыянт „sadło“ даў падставу меркаваць, што пайшло ўсё ад слова „садзіць“ — бо *сала* гэта тое, што садзіцца на мясе. А колькі яго села ці нарасло, мераюць пальцамі. Кажуць: такі парсюк быў, *сала* на трох пальцы. Хто разбіраецца ў *сале*, лічыць за найлепшае *сала* з прорасцю — бел-чырвона-белае.

## Салавей

### Рыгор Барадулін

*Салавей* — маленькая шэраньская птушачка з анёльскім голасам. *Салаўіны* съпей зачароўвае, змушае забыцца на ўсё нялюдзкае і змрочнае. У няволі не съпявае. Быццам бы, каб *салавей* съпяваў і ў клетцы, яму выколваюць вочы — гэта ўжо мэтады вядомых органаў. *Салавей* — сымбал пазта. Пазта ўтрапёнага, асабліва калі пазт *салаўём* заліваецца перад қаханай, альбо *салавее* ад бяспання, шукаючы рыфму на запаветнае слова, рыфму съвежую, сваю. Праўда, ад *салаўіных гаёў* у нашай пазіці цямннее ў вачох. *Салавей* съпявае песьні съвету і людзям, а людзі, у сваю чаргу, пляюць песьні пра *салаўя*. Такі шчыры дуэт атрымліваецца. Песьні пра *салаўя* і самыя ўзвышаныя, кшталту:

*Салавей, салавей* — пташка дробная і гарэзлыяя,  
*Салавей, салавей*, што на съвеце саладзей,  
Ці гарэлка, ці мяドок, а ці ў дзеўкі перадок.

У „Дэкамэроне“, памятаеце, дзеўчына лавіла хлапечы *салаўя*, а ў часе хрэсбіннай песьні дзед цікавіўся іншым:

А дзед бабу разуваў, пад ножачку паглядаў.  
Ой, бабулька, што за зъвер, я ж баюся, каб ня зьеў,  
Ці ж ты ў лесе не бываў, чорных зъяроў не відаў,